

Камітэт па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь абвяшчае конкурс работ на саісканне Дзяржаўных прэмій Рэспублікі Беларусь 2020 года

Вылучэнне і прадстаўленне работ на саісканне Дзяржаўных прэмій Рэспублікі Беларусь, афармленне дакументаў і прыкладаемых да іх матэрыялаў павінны адпавядаць дадзенаму Парадку вылучэння і прадстаўлення работ на саісканне Дзяржаўных прэмій Рэспублікі Беларусь 2020 года, распрацаванаму ў адпаведнасці з Палажэннем аб Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь, зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 5 мая 2006 года № 300 «Аб Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь» (у рэдакцыі Указа ад 6 снежня 2014 года № 589)

Парадак вылучэння і прадстаўлення работ на саісканне Дзяржаўных прэмій Рэспублікі Беларусь 2020 года

- Агульныя палажэнні**
 - Дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь (далей – Дзяржаўная прэмія) з’яўляецца сведчаннем вышэйшага прызнання заслуг дзеячаў навукі, тэхнікі, літаратуры, мастацтва і архітэктуры перад грамадствам і дзяржавай.
 - Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь адзін раз у чатыры гады (пачынаючы з 2016 года) прысуджае грамадзянам Рэспублікі Беларусь:тры Дзяржаўныя прэміі ў галіне навукі і тэхнікі за выдатныя работы, адкрыцці і навуковыя дасягненні, вынікі якіх істотна ўзбагацілі айчынную і сусветную навуку і тэхніку, зрабілі істотны ўплыў на развіццё навукова-тэхнічнага прагрэсу і павышэнне эфектыўнасці эканомікі, забеспячэнне здароўя насельніцтва і аховы навакольнага асяроддзя;тры Дзяржаўныя прэміі ў галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры за глыбокія па змесце і адметныя па форме выдатныя работы (творы літаратуры, мастацтва і архітэктуры, дасягненні выканаўчага майстэрства), якія істотна ўзбагацілі нацыянальную і сусветную культуру, садзейнічалі ўсталяванню агульначалавечых каштоўнасцей і ідэй гуманізму.Памер адной прэміі складае 3500 базавых велічынь. Пры вылічэнні грашовага памеру Дзяржаўнай прэміі прымаецца памер базавай велічыні, устаноўлены на дзень уступлення ў сілу Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб прысуджэнні Дзяржаўных прэмій.
 - Вылучэння на саісканне Дзяржаўных прэмій работы прымаюцца да разгляду Камітэтам па Дзяржаўных прэміях (далей – Камітэт) пры ўмове, што іх вынікі рэалізаваны на практыцы (надрукаваны, асвоены вытворчасцю, пабудаваны, абнародаваны шляхам публічнага паказу, выканання ці іншым чынам) не менш чым за два гады да спынення прыёму работ на конкурс, г. зн. да 1 кастрычніка 2017 года.
 - Аўтарскі калектыў работы, вылучаемай на саісканне Дзяржаўнай прэміі, не можа перавышаць шасці чалавек, творчы ўклад якіх у работу з’яўляецца найбольш значным.Не дапускаецца ўключэнне ў калектыў саіскальнікаў асоб, якія ажыццяўлялі ў працэсе выканання работы толькі адміністрацыйныя, кансультацыйныя або арганізатарныя функцыі.Дапускаецца прадстаўленне работ, вылучаных або ўдастоеных другіх міжнародных і іншых прэмій.
- Работы, у папярэднія гады дапушчаныя да ўдзелу ў конкурсе на саісканне Дзяржаўных прэмій, але не атрымаўшыя неабходнай колькасці галасоў для рэкамендацыі аб яе прысуджэнні, у наступныя гады могуць быць вылучаны паўторна, пры ўмове адпаведнасці патрабаванням, прад’яўляемым да работ Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 5 мая 2006 года № 300 «Аб Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь».
- Работы, вылучаемыя на саісканне Дзяржаўных прэмій 2020 года, прымаюцца да разгляду Камітэтам да 1 кастрычніка 2019 года.
- Вылучэнне і прадстаўленне работ**
 - Прадстаўленне работ на саісканне Дзяржаўных прэмій ажыццяўляецца калегіямі рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, калегіяльнымі органамі кіравання іншых дзяржаўных арганізацый, падпарадкаваных Ураду Рэспублікі Беларусь, а Дзяржаўных прэмій у галіне навукі і тэхнікі таксама Прэзідыумам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па матэрыялах вылучэння ўваходзячых у іх склад, падпарадкаваных або падведмасных арганізацый.У выпадку, калі работа вылучаецца арганізацыяй, якая не мае ведамаснай прыналежнасці, прадстаўленне работы на саісканне Дзяржаўнай прэміі ў галіне навукі і тэхнікі ажыццяўляе Прэзідыум Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, а на саісканне Дзяржаўных прэмій у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры – калегія Міністэрства культуры, з іх ліку: літаратурных твораў – разам з калегіяй Міністэрства інфармацыі, твораў архітэктуры – разам з калегіяй Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва.
 - Вылучэнне работ на саісканне Дзяржаўных прэмій ажыццяўляецца на пасяджэннях калегій, прэзідыумаў, сакратарыятаў праўленняў творчых саюзаў, мастацкіх, рэдакцыйна-выдавецкіх, навукова-тэхнічных, навуковых саветаў, на сходах калектываў работнікаў па месцы працы саіскальнікаў (суб’ектамі вылучэння на саісканне Дзяржаўнай прэміі). Абавязковым з’яўляецца ўдзел у пасяджэнні прадстаўнікоў арганізацыі, якія карыстаюцца вынікамі работы, вылучаемай на саісканне Дзяржаўнай прэміі.Робота можа быць вылучана сумесна калектывамі некалькіх арганізацый, пры гэтым па агульнай згодзе адна з іх вызначаецца як галаўная, іншыя – як сумежныя суб’екты вылучэння.
 - Фарміраванне калектыву саіскальнікаў Дзяржаўнай прэміі праводзіцца з удзелам усіх аўтараў работы. Вылучэнне саіскальнікаў у аўтарскі калектыў з агульнага ліку выканаўцаў работы ажыццяўляецца зыходзячы з ацэнкі творчага ўкладу кожнага з іх. У аўтарскі калектыў уключаюцца аўтары, чый творчы ўклад у выкананне работы быў найбольш значны. Не дапускаецца ўключэнне ў аўтарскі калектыў асоб, якія выконвалі толькі адміністрацыйныя, кансультацыйныя або арганізатарныя функцыі.Кандыдатура кожнага члена аўтарскага калектыву павінна быць абмеркавана па месцы яго асноўнай працы.
 - Рашэнне аб вылучэнні работы прымаецца адкрытым галасаваннем. Рашэнне аб уключэнні кандыдатур у калектыў саіскальнікаў прымаецца шляхам тайнага галасавання пры наяўнасці кворуму, прынятага ў арганізацыі, дзе адбываецца вылучэнне.
 - Змяненні ў складзе аўтарскага калектыву вылучаемай работы павінны праводзіцца з абавязковым выкананнем працэдур, прадугледжаных пунктамі 2.1. – 2.4. гэтага Парадку.
- Камплектацыя прадстаўляемай работы**

Робота на беларускай або рускай мове, прадстаўляемая на саісканне Дзяржаўнай прэміі, прымаецца да разгляду Камітэтам у наступнай камплектацыі:

 - Дакументы вылучэння на саісканне Дзяржаўнай прэміі ў трох экзэмплярах, у іх ліку:пісьмо-прадстаўленне ад органа кіравання (гл. п. 4.1.);пісьмо-вылучэнне ад суб’екта вылучэння (гл. п. 4.2.);выпіскі з пратаколаў (гл. п. 4.3.);пратактылы падліковых камісій (гл. п. 4.4.);анатацыя работы (гл. п. 4.5.);даведкі аб творчым укладзе кожнага з аўтараў (гл. п. 4.6.);звесткі пра кожнага з аўтараў (гл. п. 4.7.);копіі пашпарту (стар. 30 – 33) саіскальнікаў прэміі;копіі тытульных лістоў статутаў суб’ектаў вылучэння.Пералічаныя дакументы пераплятаюцца ў вызначанай паслядоўнасці клеявым спосабам з агульнай вокладкай у выглядзе асобнага тома з назвай:«Дакументы вылучэння _____»

(назва работы)

на саісканне Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь 2020 года.
 - Апісанне работы ў трох экзэмплярах (гл. п. 4.8.).
 - Надрукаваныя манаграфіі, падручнікі, альбомы, відэа- і аўдыёзапісы, копіі артыкулаў і іншыя матэрыялы і дакументы, якія ўваходзяць у склад работы і характарызуюць яе, у трох экзэмплярах.
 - Анатацыя работы ў шасці экзэмплярах (гл. п. 4.9.).
 - Кароткая анатацыя работы ў двух экзэмплярах і ў электроннай форме (гл. п. 4.10.).

- Рэкамендацыі па афармленні дакументаў**
 - Пісьмо-прадстаўленне работы на саісканне Дзяржаўнай прэміі ад калегіі рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання, калегіяльнага органа кіравання іншай дзяржаўнай арганізацыі, падпарадкаванай Ураду Рэспублікі Беларусь, Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі на адрас Камітэта афармляецца на афіцыйным бланку органа кіравання ў трох экзэмплярах па наступнай форме:

«Калегія (Прэзідыум) _____(поўная назва органа кіравання)_____»

прадстаўляе на саісканне Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь 2020 года ў галіне _____»

(назва віду Дзяржаўнай прэміі)

1. _____»;

(прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, яго вучоная ступень, званне, месца працы)

.... _____»;

(прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, яго вучоная ступень, званне, месца працы)

п. _____»;

(прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, яго вучоная ступень, званне, месца працы)

за работу « _____».

(назва работы ў адпаведнасці з яе зместам)
 - Пісьмо-прадстаўленне падпісваецца кіраўніком органа кіравання і павінна быць зарэгістравана.
 - Пісьмо аб вылучэнні работы на саісканне Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь (пісьмо-вылучэнне ад суб’екта вылучэння на саісканне Дзяржаўнай прэміі) у трох экзэмплярах павінна быць напісана на бланку арганізацыі, якая вылучае работу, на адрас органа кіравання, пазначанага ў п. 4.1., па наступнай форме:

«Вучоны (навуковы, навукова-тэхнічны, мастацкі, рэдакцыйна-выдавецкі, іншы) савет (сход калектыву працаўнікоў) _____(поўная назва арганізацыі)_____»

вылучае на саісканне Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь 2020 года ў галіне _____»

(назва віду Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь)

1. _____»;

(прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, яго вучоная ступень, званне, месца працы)

... _____»;

(прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, яго вучоная ступень, званне, месца працы)

п. _____»;

(прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, яго вучоная ступень, званне, месца працы)

за работу « _____».

(назва работы ў адпаведнасці з яе зместам)

- Назва арганізацыі (месца працы саіскальніка) павінна адпавядаць юрыдычным актам аб яе заснаванні.
- Пісьмо-вылучэнне павінна таксама ўтрымліваць:кароткі змест работы,абгрунтаванне вылучэння работы на саісканне Дзяржаўнай прэміі,агульную адзнаку работы,звесткі аб датах пачатку і канца выканання работы, перыядзе практычнай рэалізацыі вынікаў,дадзеньня аб маштабах рэалізацыі работы, яе навукова-тэхнічныя, тэхніка-эканамічныя паказчыкі, у тым ліку параўнанне з аналагамі; для работ у галіне літаратуры, мастацтва, архітэктуры таксама характарыстыку мастацкіх вартасцей работы, культурны, сацыяльны, іншыя эфекты.
- Пісьмо-вылучэнне павінна быць падпісана кіраўніком арганізацыі – суб’ектам вылучэння, мець зыходны нумар і павінна быць заверана пятчаткай.

- ЗАЎВАГА 1.** *У выпадку, калі кіраўнік арганізацыі ўваходзіць у склад калектыву саіскальнікаў, пісьмо падпісваецца яго намеснікам. Калі саіскальнік знаходзіцца на пенсіі або прадстаўляецца на саісканне прэміі пасмяротна, гэта адзначаецца ў пісьме аб вылучэнні работы, пры гэтым указваюцца яго апошняя пасада і месца працы.*
- Выпіскі з пратаколаў пасяджэнняў савета галаўной арганізацыі і саветаў сумежных арганізацый (або сходу калектыву работнікаў галаўной арганізацыі і сходу калектыву сумежнай арганізацыі) аб вылучэнні работы на саісканне Дзяржаўнай прэміі з указаннем поўнай назвы работы, усёго складу аўтарскага калектыву, вынікаў галасавання як па вылучэнні работы на саісканне Дзяржаўнай прэміі, так і па кожнаму з аўтараў.Выпіска павінна ўтрымліваць звесткі пра тое, калі, кім і ў якой колькасці зацверджаны склад прэзідыума, калегіі, савета або сходу, прыняты ў дадзенай арганізацыі кворум, інфармацыя (спіскі) аб прысутнасці запрошаных удзельніках пасяджэння.

- Калі ў склад аўтарскага калектыву саіскальнікаў уключаюцца асобы, якія не з’яўляюцца працаўнікамі галаўной па вылучэнні работы арганізацыі, такім жа чынам афармляюцца выпіскі з пратаколаў пасяджэнняў саветаў па месцы асноўнай працы гэтых асоб адносна іх ўключэння ў склад аўтарскага калектыву.
- Выпіска падпісваецца старшынёй пасяджэння савета (сходу), сакратаром і завяраецца пятчаткай.
- У выключных выпадках (адсутнасць савета, немагчымасць правядзення сходу калектыву работнікаў) можа быць прадстаўлена пісьмо на афіцыйным бланку арганізацыі аб рэкамендацыі на вылучэнне работнікаў гэтай арганізацыі ў склад аўтарскага калектыву, падпісанае яе кіраўніком і заверанае пятчаткай.

- ЗАЎВАГА 2.** *Ва ўсіх дакументах назва работы павінна быць аднолькавай.*

- Пратакіл падліковай камісіі аб выніках тайнага галасавання адносна складу саіскальнікаў афармляецца ў трох экзэмплярах як частка пратакола пасяджэння савета арганізацыі па наступнай форме:

- ПРАТАКОЛ № _____
падліковай камісіі пасяджэння савета _____ад _____ 2019 г.

(поўная назва арганізацыі)
- Падліковая камісія ў складзе: _____
- абрала старшынёй камісіі _____
- СЛУХАЛІ: Аб вылучэнні аўтарскага калектыву па рабоце _____

(назва работы)

на саісканне Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь 2020 года _____

(назва віду Дзяржаўнай прэміі)

У спіс для тайнага галасавання ўнесены кандыдатуры: 1. _____»

(прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, яго вучоная ступень, званне, месца працы)

..... _____»

(прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, яго вучоная ступень, званне, месца працы)

п. _____»

(прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, яго вучоная ступень, званне, месца працы)

за работу _____»

(назва работы)
- Раздадзена _____ бюлетэнў
Пры ўскрыцці ў скрыні аказалася _____ бюлетэнў

- ВЫНІКІ ГАЛАСАВАННЯ:
1. _____

(прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара)

..... _____

(прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара)

п. _____

(прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара)
- Старшыня падліковай камісіі: _____
Члены падліковай камісіі: _____

- Анатацыя работы памерам 10 старонак.Анатацыя работы афармляецца ў адпаведнасці са стандартнымі патрабаваннямі да тэкставых дакументаў на лістах фармату А4.У анатацыі павінна быць абгрунтавана аб’яднанне работы ў адзіны цыкл, каратка выкладзены змест работы, яе асноўныя вынікі, звесткі аб практычнай рэалізацыі (дзе, калі, у якім аб’ёме укаранёны вынікі работы, якія дасягнуты эканамічны, сацыяльны, культурны або іншыя эфекты). Для работ у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры падкрэсліваюцца асноўныя эстэтычныя вартасці, дасягнуты мастацкі ўзровень.У выпадку, калі работа вылучана на саісканне Дзяржаўнай прэміі паўторна, неабходна адзначыць змяненні, дапаўненні і развіццё, якія работа атрымала з часу папярэдняга вылучэння.Да анатацыі дадаецца пералік (спіс) уключаных у работу публікацый, патэнтаў, даведак аб укараненні вынікаў.Анатацыя падпісваецца ўсімі саіскальнікамі. Сапраўднасць подпісаў засведчаецца ва ўстаноўленым парадку.
- Даведка аб творчым укладзе кожнага саіскальніка асобна (з указаннем прозвішча, імя, імя па бацьку, пасады ў час выканання работы). Даведка падпісваецца кіраўніком арганізацыі, у якой працуе саіскальнік, або арганізацыі, якая яго вылучае.Калі даведка аб творчым укладзе афармляецца не па месцы працы саіскальніка, да яе дадаецца даведка аб падтрымцы яго кандыдатуры арганізацыяй, дзе ён працуе, за подпісам кіраўніка.Падпіс кіраўніка завяраецца грэбавай пятчаткай.
- Звесткі аб кожным саіскальніку:прозвішча, імя, імя па бацьку на рускай і беларускай мовах; дзень, месяц і год нараджэння; месца нараджэння (дакладна як у пашпарце);грамадзянства;спецыяльнасць па адукацыі;вучоная ступень (з указаннем галіны ведаў) і вучонае званне;ганаровыя званні;месца працы (назва арганізацыі і яе месцазнаходжанне ў адпаведнасці з дакументамі аб заснаванні), службовы тэлефон;займаемая пасада (з указаннем з якога года);дзяржаўныя ўзнагароды і прэміі (з указаннем даты ўзнагароджання; калі саіскальнік з’яўляецца лаўрэатам прэміі, неабходна паведаміць, якой прэміі і за якую работу);знаходжанне за мяжой (краіна, перыяд знаходжання);валоданне замежнымі мовамі;праца ў мінулым (перыяд, месца працы);асноўныя напрамкі навуковай і практычнай дзейнасці, удзел у падрыхтоўцы кадраў вышэйшай кваліфікацыі;хатні адрас (з указаннем паштовага індэкса); тэлефон (з указаннем тэлефоннага кода); мабільны тэлефон;копія старонак 30–33 пашпарта.
- Звесткі аб кожным саіскальніку афармляюцца па месцы асноўнай працы саіскальніка і падпісваюцца саіскальнікам. Калі саіскальнік вылучаецца пасмяротна, то ў звестках пра яго неабходна даць адрас, прозвішча, імя, імя па бацьку нашчадка. Дакладнасць звестак засведчаецца подпісам работніка адрэзла кадраў з указаннем даты афармлення і завяраецца пятчаткай.Дакументы вылучэння, пералічаныя ў пп. 4.1. – 4.7., пераплятаюцца ў адзіны том у адпаведнасці з рэкамендацыямі п. 3.1.
- ЗАЎВАГА 3.** *Калі пасля вылучэння работы адбыліся змены ў звестках аб саіскальніку, ён павінен паведаміць пра гэта ў Камітэт у дзесяцідзённы тэрмін.*
- Апісанне работы.Рэкамендуемы аб’ём апісання работы – каля 50 стар.
- У апісанні работы выкладаецца асноўны змест работы, прыводзяцца атрыманыя вынікі, паказваюцца маштабы рэалізацыі, перспектывы далейшага выкарыстання, фактычна атрыманы і прагназуемы эфекты, ацэньваецца яе значнасць у параўнанні з іншымі дасягненнямі ў дадзенай галіне навукі, тэхнікі, літаратуры, мастацтва або архітэктуры. Калі работа выканана ў межах дзяржаўных праграм, аб гэтым даецца адпаведная інфармацыя. Асноўныя паказчыкі рэалізацыі вынікаў работы патрэбна падмацаваць спасылкамі на афіцыйныя дакументы, рэцэнзіі, водгукі. Мэтазгодна прадставіць адзіную даведку, падпісаную кіраўніком арганізацыі, якая вылучае работу, ад тэхніка-эканамічных перавагах работы, аб мастацкай і эстэтычнай вартасці твораў літаратуры, мастацтва, архітэктуры.У апісанне работы ўключаюцца неабходныя ілюстрацыі, схемы, табліцы, а таксама водгукі, рэцэнзіі, заключэнні, копіі патэнтаў, даведкі аб укараненні вынікаў работы (для аб’ектаў новай тэхнікі і тэхналогій); спіс асноўных публікацый аўтараў; пералік выставак, публічных паказаў і г. д.Апісанне павінна пачынацца з тытульнага ліста, на якім указваюцца:поўная назва арганізацыі-суб’екта вылучэння работы на саісканне Дзяржаўнай прэміі;назва работы;прозвішча, імя, імя па бацьку кожнага саіскальніка з указаннем пасады, месца працы, вучонай ступені і звання.Апісанне работы афармляецца ў адпаведнасці са стандартнымі патрабаваннямі да тэкставых дакументаў на паперы фармата А4 і падпісваецца саіскальнікамі.Кожны экзэмпляр апісання павінен быць пераплеченым клеявым спосабам з агульнай вокладкай. На вокладцы ўказваюцца суб’ект вылучэння работы на саісканне Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, поўная назва работы, прозвішчы і ініцыялы саіскальнікаў.
- Анатацыя работы ў 6 экзэмплярах.Дадатковыя экзэмпляры анатацыі работы ў 6 экзэмплярах (патрабаванні да анатацыі гл.: пп. 3.1. і 4.5.) памерам 10 старонак афармляюцца ў выглядзе асобных брашур у мяккай вокладцы і не падпісваюцца аўтарамі.
- Кароткая анатацыя работы агульным аб’ёмам каля 3000 знакаў у адным экзэмпляры, якая ўключае поўную назву работы, прозвішчы і ініцыялы саіскальнікаў, з указаннем пасады і месца працы, назву суб’екта вылучэння не падшываецца і прадстаўляецца разам з яе электроннай версіяй у выглядзе файла, сумяшчальнага з MS Word (міжрадкавы інтэрвал адзінарны, шрыфт 15 pt, гарызонтальна Times New Roman, стыль «Звычайны»).
- ЗАЎВАГА 4.** *Афармленне і прадстаўленне дакументаў і матэрыялаў па работах, якія ўтрымліваюць інфармацыю, якая не падлягае распаўсюджванню, ажыццяўляецца ва ўстаноўленым парадку.*
- ЗАЎВАГА 5.** *У першы экзэмпляр зборніка дакументаў вылучэння работы ўключаюцца толькі арыгінальныя (першыя) экзэмпляры дакументаў, у два другія экзэмпляры зборніка дакументаў вылучэння могуць уваходзіць іх ксеракопіі.*
- ЗАЎВАГА 6.** *Для своєчасовага афармлення ўсіх неабходных дакументаў па вылучэнні работ рэкамендуецца ў перыяд люты – май 2019 года правесці вылучэнне работ у арганізацыях, творчых саюзах і г. д., пасля чаго накіраваць матэрыялы ў вышэйстаячыя кіруючыя органы для разгляду работ на працягу чэрвеня – верасня 2019 года і прадстаўлення іх у Камітэт да 1 кастрычніка 2019 года.*
- Прыём і вяртанне работ**

Дакументы і матэрыялы работ прымаюцца сакратарыятам Камітэта асабіста ад саіскальнікаў або давераных асоб ад суб’екта вылучэння па адрасе: праспект Незалежнасці, 66, пакой 317, 220072, г. Мінск.

Тэл./факс 8 (017) 284-24-56; тэл./факс 8 (017) 284-23-81.

Матэрыялы работ, якія не дапушчаны да конкурсу, павінны быць атрыманы іх аўтарамі ў сакратарыяце Камітэта на працягу месяца пасля апублікавання ў друку («Звязда», «Культура», «Літаратура і мастацтва», «Народная газета», «СБ: Беларусь сегодня») спіса дапушчаных да конкурсу работ.

Матэрыялы работ, дапушчаных да конкурсу, але не ўдастоеных прэмій, павінны быць атрыманы саіскальнікамі ў сакратарыяце Камітэта на працягу трох месяцаў пасля апублікавання ў друку Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб прысуджэнні Дзяржаўных прэмій Рэспублікі Беларусь 2020 года.